

# **Беларуская штодзённасць у часе і прасторы**

**Г**історыя штодзённасці ў наш час стала асобнай галіной гістарычнай навукі. Дзякуючы гэтаму сучасная гістарыяграфія пастаянна папаў-ніеца даследаваннямі новых, раней практычна не закрананых тэмаў, якія даюць магчымасць прадставіць гісторыю чалавецтва больш поўна ў параўнанні з ранейшымі часамі. Штодзённасць стала вывучацца ў такіх кірунках, як палітыка, эканоміка, культура, рэлігія. Пастаянна ўводзяцца ў абарачэнне новыя крыніцы, у той час як многія раней вядомыя пачынаюць разглядацца праз прызму іншых падыходаў.

Вывучэнне гісторыі штодзённасці значна ўзбагаціла гістарычную навуку, бо праз яе пасярэдніцтва у цэнтры ўвагі навукоўцаў апынаецца асока з яе штодзённымі патрэбамі, турботамі і светапоглядам. Даследчыкі вывучаюць побыт (харчаванне, пітво, вопратка, умовы жыцця і інш.), штодзённыя адносіны мужчын і жанчын, ментальнасць людзей і іншыя праблемы. У «дэмократызаванай» гісторыі загучалі галасы прадстаўнікоў і прадстаўніц рознага сацыяльнага статусу, гістарычныя падзеі сталі падавацца ў адпаведнасці з іх чалавечым успрынняццем.

На сённяшні дзень у галіне гісторыі штодзённасці паспяхова працујуць розныя навуковыя школы, публікуюцца манаграфіі і абагульняльныя працы, чытаюцца адпаведныя спецкурсы ў вышэйшых навучальных установах. Пры гэтым у сусветнай гістарыяграфіі вывучэнне гісторыі штодзённасці пастаянна суправаджалася дыскусіямі паміж даследчыкамі.

Што тычыцца сучаснай беларускай гістарыяграфіі, то ў ёй па-ранейшаму пакуль дамінуюць даследаванні на «глабальнай» тэмы: палітычныя падзеі, эканамічныя працэсы, сацыяльная структура грамадства і інш. Такія працы таксама неабходныя для прадстаўлення таго, у якіх вымярэннях жылі продкі, але вывучэнне беларускай штодзённасці дае нам дадаткова доступ да цэлага пласту «невядомага жыцця». Гэта прыносяць нам новую інфармацыю пра ўжо вядомыя эпохі і падзеі, дае магчымасць больш поўна прадставіць гістарычныя працэсы. Гісторыя штодзённасці цікавая звычайнym людзям, якія шукаюць адказы на пытанні: як калісьці людзі жылі, чым харчаваліся, як гатавалі, які

быў іх побыт, візантійскія і г. д. Веданне гэтага дазваліе нам «прымерыць» жыццёвую ситуацыю нашых продкаў і на сябе, паразважаць, як бы тагачасныя праўлемы пераадольвалі сучаснікам.

Асобныя працы, якія да гэтага часу ўжо з'яўляліся ў нашай гісторыяграфіі, сведчылі пра неабходнасць працягнуць даследавання ў гэтым кірунку, і менавіта таму ў свой час узнякла ідэя ўкладкі адмысловы нумар «ARCHE», прысвечаны гісторыі беларускай штодзённасці. У матэрыялах, якія ў яго ўваішлі, прадстаўленыя асобныя аспекты штодзённага жыцця жыхароў Беларусі ў розныя перыяды яе гісторыі. Час існавання Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай адлюстраваны ў публікацыях мінскіх гісторыкаў Алена Ліцкевіча і Дзмітрыя Віцько, гарадзенскіх даследчыц Наталлі Сліж і Ірыны Кітуркі, наўкоўцаў з Масквы і Санкт-Пецярбурга Канстанціна Ерусалімскага і Ірыны Герасімавай, польскага гісторыка Марыуша Савіцкага. Перыяду ўваходжання беларускіх земляў у склад Расійскай імперыі прысвечаныя артыкулы гарадзенскіх наўкоўцаў Аляксандра Радзюка, Сяргея Токця і Людмілы Рогач, на часы міжваеннай польскай дзяржаўнасці ў Заходній Беларусі пашырае сваё даследаванне берасцейскі гісторык Вольга Папко. Нарэшце, беларуская савецкая рэчаіснасць прадстаўлена ў матэрыялах мінскіх даследчыц Ірыны Раманавай і Ірыны Кашталян.

Такім чынам, у дадзеным нумары собраныя артыкулы, якія ахопліваюць шырокі спектр штодзённага жыцця насельніцтва Беларусі ў розныя эпохі. Натуральная, у межах аднаго выдання гісторыю беларускай штодзённасці ўсебакова прадставіць проста немагчыма, таму ў далейшым беларускім гісторыкам яшчэ ёсць шмат над чым працаваць. Пакуль жа я выказываю шчырную падзяку ўсім тым аўтарам, якія адгукнуліся на пропанову прыняць удзел у падрыхтоўцы гэтага выдання, зрабіўшы тым самым свой унёсак у даследаванне гісторыі штодзённага жыцця нашых далёкіх і нядайніх продкаў.

*Наталля Сліж*